

САВЕЦКАЯ БЕЛАДУСЬ

ОРГАН ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТУ САВЕТАЎ БССР.

7-ы год выдання.

Штодзённая газета

№ 44 (1639) Серада, 24-га лютага 1926 г.

Пра пустыя абяцанні і пустыя дырэктывы.

Нідзе так шырока не пастаўлена грамадская справядлівасць афіцыйных і грамадскіх органаў перад масамі, як у Савецкім Саюзе. І гэта зусім асва. Нідзе гэтыя органы ня стыкаюцца так шчыльна з ітарэсамі шырокіх слаёў жыхарства, як у Савецкім Саюзе. І рабочыя і сялянскія масы да гэтых справядлівых выступленняў адносяцца зусім сур'ёзна і сьведома. Яны лічаць (і в поўнай падставай), што данны прадстаўнік таго ці іншага робаўчага справядлівага органа павінен заставацца зусім пэўна, даць аб'ектыўны малюнак сапраўднага становішча.

Фактычна, калі хочаце, гэтым і вызначаецца стан сьведомасці мас, калі рабочыя або сялянскія масы даць яму рэальны малюнак, выявіць канкрэтныя перспектывы таго ці іншага становішча, даць высвятленьне ў самым праўдзівым стане той ці іншай галіны гаспадаркі.

Такія адносіны да справы вельмі каштоўныя; яны характарызуюць адаровы падыход рабочых і сялянскіх мас да нашага становішча і да нашых перспектываў.

На жаль, аднак, мы вельмі часта, а асабліва ў апошні час натрапляем на такія выпадкі, калі той ці іншы прафойца, прадстаўнік савецкага, прафойскага ці партыйнага органа ў сваіх выступленьнях павяляе сабе даваць ад імя свайго органа тое ці іншае абяцаньне, якое на мае канкрэтнае палтавы: ці тое, што зработная плата будзе павялічана, або кватэрныя ўмовы будуць палепшаны, ці тое, што школа, клуб або больніца будзе пабудавана і г. д.

Аудыторыя, вядома, вельмі задаволеная разьвідоўка пасьля такога абяцаньня. На заўтра-ж выяўляецца, што зработную плату павялічыць неўзабачым, што трэба па сваім становішчу ня можа істага зрабіць; што школы або больніцы пабудавать у гэтым годзе не ўдаецца зватим, што і магчымасьцяў няма, і бюджэтам гэта не прабачана, і кваліфікаваных працаўнікоў падшукаць нельга і г. д.

Маса абурана, гневаецца. Яна кажа: савецкая ўлада (яна не вылучае выступляўшага таварыша з тых органаў, ад тых органаў, ад імя якіх ён выступаў) нам абядала, а цяпер не вытупляе сваіх абяцаньняў.

Калі такія выпадкі і надалей будуць паўтарацца, дык у гэтым можна бачыць вялікую небяспеку, бо маса нарашце на стане верыць таварышам, будзе адносіцца да іх дакладна і неадверчыва.

Часамі мы наглядзем такія выпадкі: прафойскія працаўнікі або іншыя, пачушышы тую ці іншую окаргі, напрыклад, на нізкую зработную плату або на кепскія кватэрныя ўмовы на даным заводзе, заяўляе, што ён знаходзіць вымаганьні масы правільнымі і будзе ўсімі спосабамі падтрымліваць і абараняць перад гаспадарчымі органамі і даб'ёцца іх задавальленьня. А на заўтра таварыш спраўдзіць будзе дамагальца гэтага ад гаспадарчых органаў, але вымаганьні па канкрэтных гаспадарчых умовах ня могуць быць выпалкенымі. І трапляецца разьвідоўжаньне між гаспадарственикам і прафойскам; прафойскае выставіў аб'яцаньне, гаспадарственикі ня можа істага рэалізаваць. І масы кажуць: прафойскае—гэта наш брат, а вось гаспадарственикі—яны бюрократы ня хочучы абараняць рабочых і г. д.

Шкоднае і няправільнае нацкоўваньне рабочых на адміністрацару, супроцьпастаўленьне адміністрацару рабочым. Такія выступленьні, апроч недарова і абуреньня мас, нічога не даюць. І вагэтым іх трабо наваўсёды асудзіць. Патрэбна ў далейшым стварыць такія адносіны да ўсіх такіх выпадкаў, каб такі таварыш потым зрабіў справадзліва і даў тлумачэньне за такія неадуманыя выступленьні перад масай з тым, каб больш гэтага не рабіць. Бевадказныя заявы павіны варацца. Вядома, тут стацьдэй в якога-небудзь кодэксу не напалохам. Але вакол гэтых пытаньняў трабо згуртаваць такую грамадскую думку, пры якой наогул такога парадку бевадказныя выступленьні былі б немагчымы.

Адначасна в гэтым, мае хачэлася б звярнуць і другое пытаньне,--гэта аб вызначэньні в многіх мясцох парадку дачы распараджэньняў і дырэктываў. Справа такая, што цэнтральныя ўстанавы часта даюць на сваіх лініях дырэктывы, ня баручы пад увагу даных канкрэтных абставін і ўмоў працы на мясцох. Дзякуючы гэтаму, такія дырэктывы або зусім ня могуць быць в вызначнай сваёй частцы выпалкены, або выпалкены в велькім слабеньнем. А між тым невыпаўнэньне дырэктываў і распараджэньняў ніжэйшайшымі арганізацыямі заўсёды выяўляе бевадказнае невяньне перад шырымі слаёў жыхарства, якія гэтыя пытаньні непасрэдна тычуцца. І вагэтым таксама, як патрэбна адчуваць адказнасьць за кожнае сваё абяцаньне, патрэбна заўсёды загадваць разьвічыць ці выпалкіма даная дырэктыва ў такі і такі тэрмін пры існуючых абставінах ці не. Грош цена такой дырэктыве, в адносінах якое няма ўпаўнэнасьці ў тым, што яна будзе выпалкена ў вызначаным тэрмін.

Вось чаму я лічу, што даваць дырэктывы і распараджэньні павіны быць загады вылічаны, узяты в тым, каб яны былі ажыцьдбены. Лепш зьменшыць заданьне, працягнуць тэрмін, але з тым каб гэта было рэальна ажыцьдбена. У адваротным выпадку, калі мы будзем захэпляцца дачаю розных распараджэньняў, аўна невыпаўнімых, мы будзем дапамагаць самі таму, што яны таксама як і такога парадку бевадказныя абяцаньні будуць трапіць усякую моту, і іх нарэшце ня будуць шанавать, будуць ганьбаваць за бюрократызм, што ўжо наглядзецца ў некаторых выпадках і зараз.

Пытаньне пра нашыя адносіны дачаю розных дырэктываў і распараджэньняў, таксама як і пытаньне пра ўскія абяцаньні, якія мы даём на розных сходах, ёсьць частка пытаньня, якое зачалае сыстэму нашае працы.

Найменш пустыя абяцаньняў, найменш невыпаўнімых дырэктываў. Найбольш прымаць пад увагу канкрэтныя абставіны і ўмовы працы.

Я. Адамовіч.

САВЕЦКА-ПЭРСІДЗКІ УГАВОР АБ ПРЫГРАНІЧНЫХ РЭЧКАХ.

ПАУТАРАЦК, 22-П. Скончылася работа савецка-пэрсідзкае камісіі па ўпарадкаваньню скарыстаньня воднае энэргіі прыгранічных рэчкаў. Перамовы цагнуліся 4 месяцы. У ўгаворы падрэбяна зазначана, у якой меры абедзве дзяржавы маюць права карыстацца кожнаю асобнаю рэчкаю. Прадбачана таксама пабудова спецыяльных тэхнічных прылад, каб забяспечыць правільны падвод вадм. Згодна ўгавору павіны быць пабудаваны застаўкі на рэчцы Танджэне (Герры-Рух), якая ў часе паведкі нясе шмат вадм. Пабудавать застаўбор на абшарак Туркменскае ССР немагчыма в прычыны пры-

родных умоў. На пэрсідзкай жа тэрыторыі магчыма пабудавать такі застаўбор, застаўкі язога будуць падыходзіць з аднаго боку да савецкае тэрыторыі, з другога—да пэрсідзкае. Пабудова застаўкі зможа затрымаць усю вёснавую вадм і абводніць ёю 45 000 дэсяцін зямлі. Такім парадкам вадзібор дасяць магчымаць павялічыць в асеўшым абшарак культурных расьлінаў пры рэчцы Танджэне больш чым у 2 разы.

САВЕЦКА-НАРВЭСНІ ГАНДЛЁВЫ УГАВОР ЗАЦЬВЕРДЖАНЫ.

ОСЛО, 22-П. Нарвэскі парламент 99-ю галасамі проці 30-ці ўхваліў гандлёвы ўгавор в СССР.

СССР, як і раней, імкнецца ўладзіць канфлікт з Швэйцарыяю.

Заява т. Ракоўскага.

ПАРЫЖ, 22-П. «Валанга» надрукавала гутарку в тав. Ракоўскім, у якой ён выказвае ўдзячнасьць французскаму ўраду і яго прадстаўніком у Маскве і Варне за пасрэдніцтва ў перамовах в Швэйцарыяю. Ад удачы перамоў залежала, ці возьме ўдзел савецкі ўрад в канфэрэнцыі аб зрабортных лініях, калі яна адбудзецца ў Жэневе.

«Насрэдніцтва,—сказаў т. Ракоўскі скончылася наўдача не па нашай віне. Мы в самага пачатку выказалі існае шчырае жэланьне ўладзіць справу. Мы толькі патрабавалі аднаго: каб Швэйцарыя шчыра выказала жэаль в прычыны вольнасьці Вароўскага і выдала дапамогу яго дачцы. Мы нават бевакладна выдалі, і былі вгодны адкасаць пратэктывае вырашэньне гэтага пытаньня да агульных перамоў в Швэйцарыяю, нават, адмовіцца ад гэтае дапамогі, але, бэвуоўна, паслыя Швэйцарыя гэ патрабавала, каб пытаньне аб дапамозе дачцы Вароўскага было вьвэзана в пытаньне аб страхах, атрыманых Швэйцарыяю ў часе рэвалюцыі. Замест ратуцхага асуджэ-

ня вольнасьці, чаго мы патрабавалі ў імкнэньні папярэдзіць падобныя выпадкі, швэйцарскі ўрад згадэўся абмежавіцца сукот формулаю, адмаўляючыся ўжыць слова «шчырае», лічычы, што яно непатрэбна. Швэйцарскі ўрад, прынаючы неабходнасьць даць дапамогу дачцы т. Вароўскага, усё-ж такі спрабаваў адцягнуць абмеркаваньне на толькі практычных фармальнасьцяў, але і самага прышчыпу. Дзеся гэтага перажовы ня далі пажаданых вынікаў.

У часе перамоў быў забіты савецкі дыпльмаматычн кур'ер в Латвіі. Гэтае вдарэньне падобна да вольнасьці т. Вароўскага, бо палітычна падкладзеце в гэтым тым вельмі вядома. Гэта даводзіць, што абмяроўваць падобныя акты трабо нявуоўна.

І павінен зазначыць, што нашы пастановы законт перамоў в Швэйцарыяю застаюцца непарушнымі. Мы жадаем узяць ўдзел в канфэрэнцыі аб зрабортных лініях і эканамічнай канфэрэнцыі, але катэгорычна адмаўляюцца ехаць в Швэйцарыю пакуль ня будзе ўпарадкаван канфлікт.

Крызіс у Лізе Нацый зацягваецца.

АНГЛІЯ НЯ ЗГОДІЦЦА НА ЗЬМЭНЫ У САВЕЦКІМ ЛІГІ.

ЛЭНДА, 22-П. Агэнцтва Рэйтэра паведамае, што камітэт па справах Лігі Нацый пры палатэ вобшчын ухваліў рэвалюцыю, у якой ганьбіць імкнэньне выкарыстаць спецыяльнае сьведжаньне Лігі Нацый, што склікаецца дзеся ўводу прадстаўніка Нямеччыны ў Савецкі Лігі, дзеся далейшых караных зьмен в складзе Савету Лігі. У рэвалюцыі зазначана, што проці далейшага пашырэньня Савету Лігі ёсьць сур'ёзныя супярэчэньні. Ангельскаму ўраду прапануецца энэргічна выступіць проці розных зьмен в складзе савету ў сучасны момант.

МУСАЛІНІ ПАДТРЫМЛІВАЕ ДАМАГАНЬНІ ПОЛЬШЧЫ.

ВАРШАВА, 22-П. Польскае тэлеграфнае агэнцтва паведамае, што Мусаліні прыняў польскага пасла ў Рыме Залескага і ўпаўнаважыў яго абвясціць афіцыйнаю заяву аб тым, што Італія падтрымлівае дамаганьні Польшчы на пастаяннае месца ў савецкі Лігі Нацый.

ВАНДЭРВЭЛЬДЭ ХАЦЕУ ПРАЛЕЗЬЦІ У ЛІГУ.

ПАРЫЖ, 22-П. Прадстаўнік Бельгіі ў савецкі Лігі Нацый Гіманс узяў навад сваю заяву аб адстаўцы, паслыя таго, як Вандэравэльдэ адмовіўся ад намарэньня замяніць яго ў некаторых выпадках.

МУДЫ ЧЭМБЭРЛЕН З НАПЫТОМ ТУ ДЫ ПРАТАКОЛІ ПРАЦІ В ІМЛЭШНІЮ.

ВЕНА, 18-П. Ян в свой час паведамаўся, камітэт па ахове ітарэсаў баўгар, атрымаўшых страты ў СССР, ухваліў прапанову падобнага-ж італійскага камітэту аб валадзэньні супольнае канфэрэнцыі. Гэта канфэрэнцыя павіна будзе звярнуцца да Лігі Нацый в просьбай, каб Ліга патрабавала ад савецкага ўраду адкасаваньня в страты, якія панеслі чужаземцы ў Расей. Калі Ліга гэтага ня зробіць, дык канфэрэнцыя будзе патрабавать фінансавана падтрыманьня ад савецкае Лігі.

Начальнік баўгарскае паліцыі афіцыйна прапанаваў усім баўгарам, падарпёўшым страты ў Расей, даць аб гэтым весті, якія будуць перададзены ў Лігу Нацый.

ТАМ, ДЗЕ ПАНУЕ БУРЖУАЗЕЯ.

40 год астрогу за збойства правакатара.

ВЕНА, 18-П. 8-га лютага Сафійскі суд абвясціў прысуд па справе Іцэва, Маскарава і Ніенава, якія згодна вагаду належаць селянскае арганізацыі, забілі правакатараў Кукошкова і Іванова. Іцэва прысуджаны да 15 гадоў п'яжэга зьнявольленьня ў астрове і да 80 000 леваў штрафу, Маскараў—да 10 гадоў і 80 000 леваў штрафу, Ніенаў—да 15 гадоў і 125 000 леваў штрафу.

Прадэс камуністаў у Кішы-нэве.

ВЕНА, 22-П. На кішыньскім прадэсе камуністаў пачаўся лапрос абвінавачаных. Падсудны Фінчэль, абвінавачаны ў арганізацыі кішыньскага камсомолу, адхіляў віну і заяўляў, што в ім вельмі сурова абходзілася ахранка ў астрогах в Бухарэсьце, Ясах і Кішыньве. Усе лапроса-

Белы тэрор у Румыніі.

Паліцэйскі вобыск у „Міжработоме“.

БЭРЛІН, 18-П. 16 лютага ў дом, дзе зьмяшчаецца некалькі ўстаноў, у тым ліку „Міжработоме“, гвалтоўна ўварваўся атрад палітычнае паліцыі, Паліцэйскі камісар заявіў, што ён мае загад абшукаць усё памішэньне, каб пераканацца, ці не знаходзіцца там «сур'ёзны матар'ял». Хоць паліцыя перавярнула ўсе дагары нагамі, але вядома не ввашла там ніякіх узрыўных матар'ялаў.

БЭРЛІН, 18-П. Швэйдман у «Форвэртсе» выкарыстае іонаваньне моцнае манархічнае арганізацыі, якая падрыхтоўвае манархічны пераварот і внаходзіцца пад кіраўніцтвам палкоўніка Мікалі, што стаюў в часе вайны на чале аддзелу друку і шпітоўства нямецкае арміі. Водлуг слоў Швэйдмана, гэтая арганізацыя мае сувязь з адною „надзьвычайна важнаю ўстановаю“, пад якою Швэйдман вьвэрна разумею нямецкае вайсковае міністэрства.

Падрабязнасьці франка-турэцкае згоды.

АНГОРА. Анаталійскае агэнцтва паведамае: «Арт. I франка-турэцкае згоды аб дабраўсэдзкіх дачыньнях і аб зрабортстве, якая падпісана Тэфік Руждзі-Беем і Дэ-Жувэнелем мае на ўвазе папярэджаць усякія выступленьні супроць Турцыі і краёў, якія внаходзіцца пад пратэктаратам Францыі і забесьпячае ўзаемны нейтралітэт.

Арт. 14 аготы ўстанаўляе парадак арганізацыі трафейскіх судоў для вьвэрэньня ўсіх сьрэччых пытаньняў, вьвключэньнем тых, якія парушаюць суверэнітэты правы абодвух дзяржаў. Недагаворанасьці аб граніцах супарадкаваны паводле тэксту аготскае ўаюмы ад 1921 г. аб мясцовых патрэбах і супольных ітарэсах».

Паслыя ратыфікацыі згоды ўрадамі абодвух краёў, яна будзе канчаткова падпісана ў Бэйруце, паслыя чаго набудзе мот.

АНГЛІЯ ПАГРАЖАЕ НАПАДАМ НА КАНТОН.

Ангельская мідзя патрабуе, каб пекінскі ўрад прымуў кантонскіх рабочых спыніць забастоўку. Пароза „ўжыць рашучыя меры“.

ПАЎДНЭВА ЗАХОДНІЯ ПРАВІНЦЫ ХОЧУЦЬ АБ'ЯДНАЦЦА З КАНТОНАМ.

ПЕКІН, 22-П. Водлуг паведамленьня «Норд Чайна Стандарт» паўднёва-заходнія правіныцы Кітаю вьбіраюцца вьбіраць канфэрэнцыю, каб аб'яднацца пад уладаю, як кажа гавета,—кантонскага ўраду. У далейшым мае адбывацца аб'яднаньне вайсковых сіл гэтых правіныцы дзеся наступу на правіныцы, вьвключэньня У-Пай Фу і на правіныцы Юань.

Канфэрэнцыя будзе склікава ў Вучжоў.

Чуа-Тэ-Яо—новы прэм'ер пекінскага ўраду.

ПЕКІН, 22-П. Вайсковы міністр гераал Чуа-Тэ-Яо агадэўся быць прэм'ерам. Склад кабінэту застаецца бяз зьмен. Водлуг слоў гавета, Чуа-Тэ-Яо стаў прэм'ерам па просьбе прадэроў першае народнае арміі. Першаю спра-

УЛЬТЫМАТУМ АНГЛІ ПЕКІНСКАМУ УРАДУ.

ПЕКІН, 22-П. Водлуг паведамленьня кітайскага агэнцтва, ангельская мідзя паслала міністэрству замежных спраў у Пекіне ноту аб учынках кантонскага ўраду, які падбухторвае рабочых ня спыняць забастоўкі на ангельскіх прадпрыемствах. У ноте вьвказава гатоўнасьць абгаварыць гэтае пытаньне на спецыяльнай канфэрэнцыі і зазначана, што Англія ўжыве належаьныя меры дзеся абароны с аіх праоў.

Буйная дэманстрацыя рабочых у Рызе.

РЫГА, 22-П. 20-га лютага ў Рызе адбылася некалькі мітынгаў і вялікая дэманстрацыя супроць вьвэрэньня ўраду навялічыць на 50—100 проц. мытны вбор на аснаўні рачы спажываньня якія ўвозыцца в-затраціны. У дэманстрацыі, наладжывай сапыл-дамакратычнымі левымі прафойскамі, брала ўдзел каля 15 000 рабочых. На

Буйная дэманстрацыя рабочых у Рызе.

плян дэманстранты наладзілі вялікі мітынг. З прамовамі выступалі толькі сьцяг-дамакраты, бо спрабаваўшага выступіць прамоўцу левых прафойскаў вараж жа арыштавалі.

Гаваты наведваюць, што арыштавана каля 40 рабочых, а якіх 16 уята падварту ў палітычную паліцыю.

Буйная дэманстрацыя рабочых у Рызе.

плян дэманстранты наладзілі вялікі мітынг. З прамовамі выступалі толькі сьцяг-дамакраты, бо спрабаваўшага выступіць прамоўцу левых прафойскаў вараж жа арыштавалі.

Гаваты наведваюць, што арыштавана каля 40 рабочых, а якіх 16 уята падварту ў палітычную паліцыю.

ПЛЕНУМ ВЫКАНАУЧАГА КА- МІТЭТУ КАМІНТЭРНУ.

Чырвоная армія не аслабідзе
у сябе духу інтэрнацыяналізму.

Адова пленуму да Чырвонае арміі.
МАСКВА, 22-П. Пасля Шолема ў
опрачках па дакладу Зіноўева высту-
пілі т.т. Сэмаун (Галандская Індыя),
Сэмар (Францыя) і Браун (Нямеччына).
На вяртанні пасяджэнні 22-га лютага
была ўхвалена адова выканкаму Ка-
мінтэру да Чырвонае арміі. «Камуні-
стычны Інтэрнацыянал — зазначана ў
адозве, — выдзялячы настрой міліённаў
свадомых пралетарыяў усяго свету,
выказвае цвёрды ўпэўненасць у
тым, што гэта часовае перадышкі не
пастаніць духу інтэрнацыяналізму ў
Чырвонай арміі Савецкага Саюзу, не
пастаніць ле насторожанасць і пад-
рыхтаванасць у патрэбны момант вы-
ступіць на абарону інтарэсаў сусвет-
нае рэвалюцыі».

Т. МАХМАСТАЛЬ ПАПРАУЛЯЕЦЦА.

Згодна атрыманых у НК Замежных
Спраў вестак, вдароўе параненага
дыпламатычнага кур'ера т. Махмаста-
ля, які лечыцца ў Рызе, палітшаецца.
Раны яго зарубцаваліся. На будучым
тыдні тав. Махмасталь зноў ужо вы-
ехаць у Маскву.

Нямеччына турбуецца аб сваёй ваеннай магутнасці.

БЭРЛІН, 18-П. Пададзены нямеччым
вайсковым міністрам у бюджэтную ка-
місію рэйхстагу каштарыс выдаткаў
на армію і флёт ў 1926 годзе складае
амаль што палову ўсіх вайсковых і
марскіх выдаткаў Нямеччыны ў 1913
годзе і дае лічбу ў 489,5 мільянаў ма-
рак. Пры гэтым трэба мець на ўвазе,
што вайсковыя сілы сучаснае Нямеч-
чыны ў 5 раз паловаваў роўю меншым,
чым вайсковыя сілы аднае толькі
Прусіі ў 1913 годзе.

Чэмбэрлену пажадана стварыць фэдэрацыю прыбалтыцкіх краёў.

ЛЕНДАН, 22-П. Волдуг слоў дыпла-
матычнага прапагандаста «Дэйлі Тэ-
граф», у ангельскіх палітычных колах
лічаць вельмі метагроднаю ідэю аб'яд-
нання шчыльнага эканамічнага і палітычнага
супрапоўнення між Латвіяю, Эстоніяю
і Літвой, якое ў далейшым можа пры-
весці да аб'яднання гэтых дзяржаў
на пачатках федэрацыі.

Левы блёк французскага парла- менту перайшоў у апазіцыю.

ПАРЫЖ, 22-П. Сэктарат сацыялі-
стычнае партыі Поль Фор заявіў, што
з прычыны правалу фінансаванага прак-
тыку левага блёку, у чым вінаваты ра-
дыкалы, сацыялісты паставялі перай-
сці ў апазіцыю.
Іму даручана з гэтае прычыны на-
пісаць праэкт адова да рабочых.

Ці патрэбны акаруговыя газеты.

У парадаку абмеркавання мною бы-
ло ўзята на старонках нашага дру-
ку пытанне наконт метагроднасці і са-
навання ў нашых варунках некаторых
акаруговых газет. Шмат таварышоў ужо
выказваліся на гэтым пытанні, і ў
гэтым артыкуле я хачу падаць некаль-
кі заўваг, каб абародзіць некаторыя па-
раўны ўсюю скаванаму.

У першым сваім артыкуле аб гэтым
пытанні я ўжо зазначыў тую вялізар-
ную ролю ў справе кіравання дзяржа-
ваю, якую мы надаём газеце ва ўмо-
вах, калі наша галоўная задача — уда-
гуць у будаўніцтва і кіравання дзяр-
жаваю ўсё больш і больш рабочых і ся-
лянскіх мас.

Але ў нашых беларускіх варунках
значэнне газеты паліячваецца яшчэ
тымі дадатковымі момантамі, якімі ха-
рактерна наша праца: жыццём на мя-
жы Савецкага Саюзу з буржуазнымі
дзяржавамі, мы павінны праз газету
ўказваць шырокім колам насельнасці
на значэнне Беларусі, як аванпосту
Савецкага Саюзу, які павінен быць
заўсёды падрыхтаваны да любых аб-
ставінаў у нашых міжнародных дачы-
неннях; пры цяжкіх нацыянальных
узаснаваннях, у якіх мы працуем,
мы павінны штодня праз газету вы-
лучаць правільную палітыку ў нацыя-
нальным пытанні; пры надзвычайнай
культурнай адсталасці, пры адсутна-
сці адзальнага літаратуры для за-
патрабаванняў нашых нацыянальнасць-
дзяў у Беларусі, мы фактычна газе-
таю павінны запойніць недахват у кні-
ве; у выпадку выяўлення ў некато-
рых месцах сярод куладкае часткі на-
сельніцтва аэраўскіх настрояў, мы па-

У панскай Польшчы.

20 гадоў катаргі і 2 гады крэпасці.

Варшаўскі апеляцыйны суд разглядзеў 20 лютага справу Васи-
леўскага, Віктаровіча і Дамброўскага, засуджаных Варшаўскім ака-
руговым судам за прыналежнасць да кампарты агулам на 20 гадоў
катаргі.

Апеляцыйны суд зацьвердзіў прысуд акаруговага суду.
Адносна двух абвінавачаных Махневіча і Вондалоўскага, засу-
джаных на гэтай-жа справе на 2 гады турмы, апеляцыйны суд змя-
ніў прысуд акаруговага суду і прысудзіў іх на 2 гады крэпасці.

Злоты ізноў падае.

З 18 лютага пачалося на Варшаў-
скай біржы неспадаваннае паніжэнне
курсу злотага. 20 лютага адбылася ў
міністэрстве фінансаў пад старшынст-
вам міністра Зыльхоўскага нарада ў
справе ўмацавання курсу злотага. Вы-
нікі нарады яшчэ невядомы.

„Патронов не жалеть“.

Варшаўскі пракурор Г. Гбнер і началь-
нік аддзела бяспечнасці міністэрства
ўнутраных спраў Мацкевіч вярнуліся
з Каліша ў Варшаву. Згодна следства,
якое праводзілася ў Калішы, міністэр
ўнутраных спраў звольніў у пасаду
начальніка Калішка паліцыі Сташу-
скага і кіраўніка камісарыяту паліцыі
Дуральска, абвінавачаных у «бяздзей-
насці» ў часе паўстання беспрацоў-
ных у Калішы.

Як гэта нашімае «ўсімрэнне» ра-

3 польскага друку.

Польшча прапакуе Італіі дапамогу. — Польшча трымае ў
руках лёс Эўропы. — Чэмбэрлен паміж Сцыляй і Харыбдай.

Галоўнае пытанне, якое трывожыць
цяпер польскіх палітыкаў — гэта пы-
танне аб сталым месцы дзяля Поль-
шчы ў радзе Лігі Нацый. Да гэтага
часу ёсьць два паважныя праціўнікі
прыняцця Польшчы ў Лігу Нацый —
Англія і Нямеччына. Цяпер нямечці
ўрад пааварыўся з фашысцкай Італіяй.
Польскія паны халаюцца за гэтае не-
паравуменне і, прапавуючы Італіі сваю
дапамогу проці Нямеччыны, спадзя-
юцца і на яе падтрыманне.

„Італія цяпер зьяўляецца адною з
мацнейшых дзяржаў у Эўропе, — піша
„Славо“ (№ 32), — насельне яе скла-
дае ўжо 42 мільяны. І прычым гэтага
мас Мусаліні. Аднак жа для Італіі ў
зміненні з Нямеччынай вельмі патрэ-
бны саюзнікі. Дзе-ж бы іх шукаць, ка-
лі не сярод дзяржаў, якіх таксама па-
гражаюць захватанні іменнымі Нямеч-
чына. А гэта ў першую чаргу — Фран-
цыя, Польшча і Чэхаслававачына“.

Польшча прапавуе Мусаліні сваё
саюзніцтва і дапамогу. Праўда, у да-
лейшым само „Славо“ зазначае:

„Адносіны да яе Італіі былі дагэ-
туль... невыразнымі“.

Калі судзіць па недаўняшнім выступ-
ленню фашысцкага афіцэра аб кра-
дзяжох у польскай арміі і аб Гданску,
ды гэтыя адносіны аж надта выра-
ны, але тым жа менш Польшча лесе
ўсуджаць. Аднак гэтая гатоўнасць
ўсуджыць застаецца бяз воўдуку, бо
вартасць яе і падстава вядомы.
Гаварытасць павоў даходзіць да

раёна, даведваецца аб гэтым нека-
выпадкова і «на сустрэўшайся неаб-
ходнасці» (наогул у яго, відачна, па-
трэбы ў гэтым цэнтральным органе я-
ма) просіць прыслаць яму адбітак за-
меткі.

Тасма слаба распаўсюджана на
вёсцы і гавета «Звезда», орган Цэн-
тральнага Камітэту нашае партыі і
гавета «Беларуская Вёска», тасма
партыйны орган, спецыяльна прыста-
саваны да вёскі.

У чым-жа справа? А справа ў тым,
што волуг даведзі, якую мне даці,
выдзяляецца, што шмат з нашых пар-
тыйных чыюек на мясдох агітуоць за
распаўсюджанне і пашыраюць сярод
сваіх сяброў і насельнасці мясцовыя
акаруговыя газеты за кошт цэнтраль-
ных газет.

Вядома, пры такім ненармальным
станавішчы, калі нашых цэнтральных
афіцыйных і партыйных органаў ня
чытае ні сялянства, ні, зачатку, на-
ват нашы мясцовыя савецкія і пар-
тыйныя таварышы, нельга казаць аб
тым, што мы праз нашу газету выяв-
ваемся з насельнасцю і што газеты
наогул выконваюць тыя задачы, якія
мы на іх ускладаем.

Ці могуць акаруговыя газеты хопць
часткова замяніць сабою цэнтральныя
газеты? Разуеца не. Яны куртажны
па вьместу, у іх не хапае ні сіл, ні
сродкаў для таго, каб узяць свае га-
зеты на належную вышыню, для таго,
каб запраўдна вьвацаца з сялянамі.
І яны ня могуць дьбіцца гэтага ў блі-
жайшы час. Натуральна, пры такім
станавішчы, яны робяцца нейкім ліш-
нім адросткам, які ўдзяляецца між цэн-
тральнымі газетамі і шырокімі масамі
насельніцтва, перашкаджаючы непа-

раёна, даведваецца аб гэтым нека-
выпадкова і «на сустрэўшайся неаб-
ходнасці» (наогул у яго, відачна, па-
трэбы ў гэтым цэнтральным органе я-
ма) просіць прыслаць яму адбітак за-
меткі.

Тасма слаба распаўсюджана на
вёсцы і гавета «Звезда», орган Цэн-
тральнага Камітэту нашае партыі і
гавета «Беларуская Вёска», тасма
партыйны орган, спецыяльна прыста-
саваны да вёскі.

У Саюзных Рэспубліках.

Дзіцячы камуністычны рух — рух у будучыню.

МАСКВА, 22-П. Учора адчынілася
1-я ўсерасейская канфэрэнцыя па дзіця-
чы камуніст. руху у ўдзеле прадстаў-
ніцтваў акаруговых саюзных рэспублік.
Ганаровымі сябрамі прывітаньня абра-
ны т.т. Сталін, Дуначарскі, Крупская,
Бухарын і Чаплін.

Загядчы галоўнае ўправа сацыяль-
нага выхавання Наркамасветы Р. С.
Ф. С. Р. Эпштэйн, адчыняючы канфэ-
рэцыю, зазначыў, што дзіцячы каму-
ністычны рух зьяўляецца буйным фак-
тарам у ідэа-выхаваўчай працы ка-
муністычнае партыі. З пункту гле-
дзявання сацыяльнае педагогікі, коль-
касць рост гэтага руху (цяпер наліч-
ваецца 1.800.000 павароў) прыдавае
да сабе агульную ўвагу.

З прывітаньнем ад Наркамасветы
РСФСР выступіў Дуначарскі. У сваёй

прамове ён тасма адзначыў, што
дзіцячы камуністычны рух мае
вельмі вялікае значэнне. Дадат-
на чарскі, гаварачы аб сіле дзіцячага
камуністычнага руху ў РСФСР, пры-
чытаў такія словы аднаго ангельскага жу-
рыліста, які наведваўся ў СССР: «Най-
аўрапейская цывілізацыя зноўе пра-
кончыць з бальшавізмам, дык ён да-
дзедца павяліці яшчэ вялізарна
праду ў галіне перавыхавання дзі-
цей». Гэта вельмі добры атэст на-
шаму руху ў галіне перавыхавання дзі-
цей — зазначыў Дуначарскі. Наш рух
мае накіраваны ў будучыню. З гэты
прычыны мы в радысьцю глядзім на
рады камсамольцаў, якія ідуць нам на
взмону і на роот павароўкага руху.
Дзіцячы камуністычны рух — гэта рух
у будучыню.

Эканомія — на павялічэнне заробтку.

УЦСПС растлумачыў, што ўсе рэш-
ты сум, якія ўтвараюцца ў выніку
эканоміі сродкаў у фонду заробтнае

платы, павінны выдавацца выхаван-
цам на павялічэнне заробтку рабочым
служачым.

У чырвонай Украіне.

Адова ЦВК і СНК з прычыны
8-й гадавіны Чырвонае арміі.

ХАРКАЎ, 22-П. З прычыны 8-х
угодак Чырвонае арміі ўсерэйскі
ЦВК і СНК УССР зьявіліся да жы-
харства з адовам, у якой зазначана,
што 8 гадоў Чырвонае арміі — гэта
бліскучая эпоха перамогі на ўсіх фран-
тах у надзвычайна цяжкіх умовах,
утвораных імперыялістычнаю вайною,
контр-рэвалюцыяю і блэкадаю. Але гэта
напружаная барацьба выкавала
сілы, загартавала магутнасць, умаца-
вала волю да перамогі. Чырвоная ар-
мія, якая ажыццяўляе сака рабочае
класы і саларыятам, павінна быць
цвёрдаю спайкаю гэтага саюзу.

Дом Чырвонае арміі імя тав. Фрунзе.

ЖЫТОМІР, 22-П. Да святкавання
гадавіны Чырвонае арміі акр. выкан.
камітэт асгнаваў 15.000 руб. на аб-
сталяванне Дому Чырвонае арміі імя
тав. Фрунзе.

КІЕЎ, 20-П. Акрыванкам пера-
арганізаванаму ў Кіеве Лясноўскаму
туту Галасіеўскаму савецкаму камі-
тэту (5 вёрст ад гораду). У гэтым
падарцы ў мініятуры маюцца ўсе
ліны сельскае гаспадаркі, якія
тэрны для Украіны. Гаспадарка
больш 1300 дзесяцін. Гаспадарка
арганізаваць украінскую сельска-
падарчы акадэмію. Арганізацыя
пачнецца ўвесну. Інстытуту ўжо
пущаны сродкі.

Канфэрэнцыя сялян-аўрэў.

АДЭСА. У акрузе вельмі жва-
праходзіць канфэрэнцыя аўрэўскіх
сялян. Выступленні сёбістаў нідэ
маюць поспеху.
„Нам ля трэба сёбізму — кавалі
делогаты. Хай живе камуністычная
партыя, якая сваёю правільнаю на-
шанальнаю палітыкаю вьваляе праціў-
ных аўрэў“.

Сэанс шахматнае гульні Бага- любава ў Вэймары.

БЭРЛІН, 20-П. Чэмпіён СССР па
шахматах т. Багалоубаў даў у Вэй-
мары сэанс адначаснае гульні з сэбрамі
мясцовага шахматнага саюзу. З 32-х
партый Багалоубаў вьйграў 25, пра-
граў адну і скончыў унічыю 6.

Перамога савецкіх канькабеж- цаў у Нарвэгіі.

ОСЛО, 22-П. У Осло на канькабеж-
ных спаборніцтвах рабочага клубу

срэдняй сувялі гэтых мас з газетамі.
Некаторыя таварышы бялца таго,
што цэнтральная газета ня зможа так
добра высвятляць жыццё кожнае
асобае акаругі, як гэта магла б ара-
біць акаруговая газета. Але справа ў
тым, што пры сучасных варунках і
акаруговая газета гэтага ня можа ара-
біць; яна складае толькі ілюзію таго,
што асвятляе быццам жыццё акаругі;
факты-ж кажуць, што гэтага ў запраў-
насці няма.

Вядома, з ліквідацыяй акаруговых
газет перад цэнтральнымі газетамі паў-
стане шмат вострай пытаньне аб тым,
каб глыбей і лепей высвятляць мяс-
цовае жыццё. Гэтага трэба будзе да-
магчыся абавязкова. І Цэнтральны Ка-
мітэт нашае партыі ўжо цяпер рашыў
практыкаваць штодзённы дадаткі да
газеты, высвятляючы жыццё і дзей-
насць пэўнае акаругі. Такім спосабам,
характарыстыка працы кожнае акаругі,
быту яе, варункаў жыцця ў ёй і г. д.
будзе давацца ўжо ў хуткім часе па-
рыядычна, прычым гэта будзе давацца
не ў акаруговым маштабе, а ва ўсеба-
ларускім. Вопыт, які мы будзем атры-
маць ад такога абмену думкамі па
роўных пытаньнях у рэспубліканскім
маштабе, будзе больш каштоўным і ка-
рысным для ўсяе дзяржавы наогул, чым
цяпер, калі абмен гэтым вопытам аб-
межаваны меркамі аднае акаругі.

Нашы невялікія сілы і сродкі ў су-
часны момант распілены па многіх га-
зетах, і ў выніку гэтага нводная в іх
ня можа спраўдзіць свайго прызначэ-
ня.

Вядома, калі-б мы былі багапейшыя,
калі-б наша краіна была больш куль-
турнай, было-б вельмі карысна мець
газету ня толькі ў кожнай акарузе, але,
чаго добрага, як дапаможную да
говай, у некаторых выпадках і
раённую газету. Але мы ведаем, што
тымі, што той, хто выпісвае акаруговыя
газеты, ужо ня мае магчымасці
ваць цэнтральную газету. Але акаруговыя
газеты ня можа вьвадзіць ніко-
І, урэшце, павінен заўважыць гэты
адвіны значны момант, акаго вы веда-
ходна дабівацца, маючы на ўвазе аб-
літасці Беларусі (пераважнасць белару-
скага сялянскага насельніцтва) і
шырокіх павінны навучыцца па-
на агульнадаступнай яваковай
ларускай мове. Гэта задача павінна
ці шмат у нас маецца газетных пра-
паўнікоў, якія добра ведаюць белару-
скую мову? Разуеца, мала, і тым
мова ў акаруговых газетах часамі
вас надзвычайна няўдалае. Скажыце
раваўшы ж нашы сілы ў адным на-
ры, нам удасца ня толькі в пругі
гледжаньня вьместу, але і в пругі
гледжаньня мовы ўдаскаваць гэты
газеты.

А таму мая канкрэтная прапанова
большую частку акаруговых газет,
выключэннем вьбескай і, мажэ,
яшчэ аднае-другой акаругі, спаві-
Адначасна вьзначыць больш увагі
нашым акаругам і раёнам у цэнтраль-
ных газетах, глыбей пашыраючы
ня сярод шырокіх мас; скажыце
ваць больш сіл і сродкаў у цэнтраль-
ных газетах зь кошт акаруговых,
дзесьць магчымасць цэнтральным
там хутчэй справіцца са сваёй
ці поўна асвятляць жыццё і
усіх куткоў Савецкай Беларусі і
упяцудзь рабочыя і сялянскія масы
грамадзкую працу, у пабудову
яліму.

Лепш адна добрая газета, ніж
многа дрэнных.
І. Адамчык.

У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

Перавыбары саветау.

Выбраны беднякі і сярэдніякі.

(Дубровенскі р., Аршаншчына).

Перавыбары сельсаветаў у ўсім Дубровенскім раёне скончаны 15-га лютага. Матар'ялы перавыбараў зацверджаны рэвізійнаю камісіяю. Усяго ў перавыбарах брала ўдзел 8 900 выбаршчыкаў; з якіх 20,07 проц. жанчын. Усяго ў выбарах брала ўдзел 45,05 проц. выбаршчыкаў.

Сяброў сельсаветаў выбрана 216, з іх камуністаў—9, камсамольцаў—19, беспартыйных—188. Мужчын—195, жанчын—21. Беларускіх 213, аўраў—1 і літоўцаў—2. Інтэлігентнаў—2.

Апачаткова з перавыбарамі сельсаветаў выбраны рэвізійныя камісіі пры кожным сельсавете. Камісіі складаліся з трох сяброў і 2 кандыдатаў. Апроч таго, выбраны дэлегаты на рай-

ённы з'езд саветаў і народныя заадапці.

Дэгетуть ся было скарг на выправільныя перавыбары.

У сельсаветы выбраны беднякі і сярэдніякі. У часе перавыбарных оходаў жыхарства выказвала неадвальнае в прычыны малаго водпуску дроў і лясных матар'ялаў на пабудову. Ёсць частковае неадвальнае несваячасовым правядзеннем у некаторых вёсках землярпарадкавання.

Жыхарства выказвала цікавасць да пытаньняў папраўкі дарог і мастоў. Асабліва неадвальнае сялян савецкім будаўніцтвам на было заўважана.

Трошчаня.

Бедната незадоволена.

(Крупіцкі сельсавет, Самахававіцкага р., Меншчына).

У чатырох вёсках Крупіцкага сельсавету адбыліся перавыбары. Старшыня сельсавету Ламака П. Н. справядліва дакладрабіў ва 15 хвілін і вачапі у ім амаль што толькі арганізацыйны бок працы сельсавету.

На ўсьпеў ён скончыць, як уся бедната пачала крытыкаваць працу сельсавету і аддэльных асоб яго. Усе пачалі адчыняць свае крыўды.

Як даваўся сенакос, дык сельсавет на клапаціўся, каб яго ў першую чаргу атрымала бедната. Атрымалі яго такія як скаратар с. савету, маючы 15 дзесяцінаў. Галота, бедната, вышаўшы ў г. г. на пасёлкі, засталася без сена, бо скаратару кепска свой сенакос касіць, бо ён у балапе, яму лепей на сухім, каб не памачыцца.

У сельсавете прадаваўся дом, у якім жылі батракі. Як вачулі, што дом прадаецца, яны за яго давалі 80 руб.

Не, батраковы грошы надобны. Треба прадаць кулаку, ды яшчэ не за 80, а за 60 р. Ні сельсавет, ні камітэт ўзаемадапамогі на гэта ніякай увагі не звярнулі. Бедная батрака выдзіць пад адкрытае неба, а кулак, які мае добрую дэблую хагу, карыстае моманты і ўцягвае сельсавет на прагупкі.

У галіне культпросветнай працы сельсавет нічога не зрабіў. Нават дзе былі ў іх вёсках шэфы, старшыня не клапаціўся, каб іх як можна лепей скарыстаць.

Змагацьне беднаты з кулакамі.

Вынкі перавыбараў у Лагойскім раёне (Меншчына).

Зацікаўленасць сялян да перавыбараў райпартарганізацый была скарыстаная ўмела: былі выяўлены і прыцягнуты беспартыйны сялянскі актыву працы па перавыбарах с.с., праведены перад выбарамі сходы беднаты, куды прыцягліся і сярэдніякі, на якіх намячаліся кандыдатуры ў с.с. Гэта падняло актывнасць і зацікаўленасць беднаты к перавыбарам с.с. У паданьняўсім с.с. у часы намячання кандыдатур была моцная спрэчка на грунце выбараў у с.с. старога оябра с.с. Бедната і сярэдніякі звалі, што ён увесь час ухляўся—не чапёў абрыць кулакаў-гаспадаркі, ня было імкнення аказываць дапамогу і абаравіць інтарэсы беднаты, і яго ў сабры с.с. ня выбрані.

У Ірапейскім с.с. кулакамі была выстаўлена кандыдатура ў с.с., але ва гэтым вучастку былі праведены тры сходы беднаты, і кулакоў на выбарах правалілі. У гэтым жа с.с. на вучастку Пудзілава пасля адчынення оходу агуртаваліся кулакі, патрабуючы аднаўлення права галосу б. памешчыку. Частка беднаты ў пачатку вгвалілася, але другая частка беднаты шмат большая, заспрачалася, жадаючы пакінуць сход. Але пасля та я частка беднаты, якая сцягла ва б. памешчыкаў, влучылася разам з другою часткаю і адкавалася забараняць яго, і пры галасаваньні ўжо адчувалася арганізаванасць беднаты в сярэдніякімі, а кулацкія кандыдатуры селі ў лужыну.

У Гайнінім с.с. савене па Навагрн-скаму вучастку, кулакі разам з часткаю вазможных сярэдніякоў пад кіраўніцтвам быўш. пісара ў прыстава Кузьміцкага П. агуртаваліся і надта шчыра пхалі наперад гэтага пісара ў с.с. Бедната разам з камуністамі адхіліла кулацкую кандыдатуру, справна даходзіла чуп не да бойкі. У выніку абраны ў сабры с.с. з трох рэкамандаваных партый і беднатай, адвін бядняк, а астатнія два вазможныя сярэдніякі.

На сходы ваяўлена, што старшыня кепска абыходзіўся в населеніцтвам і аднаго в іх, які прышоў за спраўкай, выгнаў з хаты. За гэта ён палаў у газету.

За ўсякія такія заявы на сходы старшыня сельсавету Ламака П. Н. страшыць усіх пракуратурай. З прычыны ўсяго гэтага некаторыя і баіцца сказаць што-небудзь проці старшыні, хоць гэта і праўда.

К моманту адвакі працы сельсавету сход расколоўся на дзве паловы: беднякоў і вазможных, і калі прынамні працу вдавільняючай большасцю галасоў, бядняк адвін устаў і ваявіў:

— Прапу треба было б прызначаць не вдавільняючай, але нас болей, нічога ня зробіш. Для нас яны добра працавалі.

К канцу треба адмеціць, што сход быў не правамоцным. Замест 235 (33 проц.) на сход выявілася толькі 180 (25 проц.) і сельсавет давольні сабе рэгістраваць і такіх, якіх па гдох ня маюць права галасу, каб толькі набраць патрэбны лік сяброў сходу.

Абраны тыя самыя і скаратар і старшыня ў сельсавет. Бедната незадоволена.

Треба звярнуць на гэта ўвагу

Селянін.

ШКОЛЬНЫЯ ВЫСТАУКІ.

Першы вольт.

(Дворжыцкая сям'годка, Чырвонопольскі райён, Палаччына).

Школьныя выстаўкі ў нашай працоўнай школе—рэч ня новая. Але школьныя выстаўкі ў высювай школе—рэдкае вьява. Можна сказаць нават больш—сялянства вельмі мала ведае аб працы сваіх дзяцей у школе. У Дворжыцкай сям'годцы першая палова бягучага навучальнага году была ваякончана школьнай выстаўкай, чаго дэгетуть у Чырвонопольскім райёне не рабалася.

Ілюстрацыйны працы на выстаўцы выяўлялі наступныя прадметы: комплекс першых трох груп, дзе выкладаньне вьядзецца па комплекснай сістэме, а таксама: ровныя малюнк, дыаграмы, графікі, табліцы, калекцыі, аплікацыі, ленткі (ад I групы) і іншыя матар'ялы—старэйшых 2 груп. (Дворжыцкая сям'годка—05).

На выстаўку былі ваяпрошаны прадстаўнікі райвыканкому, райкому КП(б)В, КСМБ, сельсавету і ровных грамадзкіх арганізацый і ўсе бацькі вучняў. Выстаўка прашла досыць жыва. Выбраныя групавыя камісіі, кожная па чарзе, глумчалі працу сваіх груп. Ім ваяваліся пытаньня, адказы даваліся добрыя.

Прадстаўнікі ўстаноў, арганізацый і бацькі ваясталі вядомымі равумнымі адказамі. Было ваяважана, што пры выкладаньні па комплекснай сістэме вучні маюць ваязначна большыя веды, чым пры выкладаньні па прадметнай сістэме. А сяляне нават скаявалі так: — Мы цяпер ведаем, чаму вучаць у нашай школе і як вучаць. Вось гэта цяпер вучэньне. Лепш ня нада.

Пасля выстаўкі адбылося агульнае пасляжэньне школьнага савету сумесна в бацькамі.

Загачыкам сям'годкі быў зроблены доклад на тэму: «Агульны характар жыцця школы і ўмовы працы ва першае паўгодзьдз». Былі выглумачаны дасягненні в матар'яльнага боку, выкаваны мэтоды працы.

Потым кожны настаўнік зрабіў доклад аб працы сваёй групы.

Сялянства ваясталася вельмі вядоленым і выказала сваю прыхільнасць да школы.

Да гэтага навінен імкнуща і кожны вясковы працаўлік, асабліва наша працоўная школа.

А. Ш. І.

ЗКАНАМІЧНЫ РОСТ ВЁСКИ.

(Дрыбінскі р., Аршаншчына).

Вёска ажывае. Кажу гэта на падставе ўсебаковага ваязмаленьня в ён. Праўда, аб гэтым многа гамоняць, але больш ва ўсе ідэе гутаркі аб надворных правах сялянскае актывнасці.

Перад вайной у нашай вёсцы Шчэкатоўны на 10 гаспадароў селлі каўшману 1 або 2, а сёння маем на 10 гаспадароў сямьць 8—9. Перад вайной і чуткі ня было аб шматпольі, а вараз добра частка гаспадароў пераходзіць на шматполье. Як вынік в першае, мы маем вьялікі ўрогст жытвення паводлм давазнага: калі ў 1913 г. у нас было да 150 кароў, то вараз наша вёска мае да 250 кароў. Гэтак сама і в коньмі, авечкамі і іншай жывёлаі.

Адным в характэрных момантаў падняцця сельскае гаспадаркі вьяўляецца развьядзец сядоўніцтва. І тут наша

вёска магнула наперад. Перад вайной рэдка ў каго былі сядовыя дрывы, а вараз адвін селянін мае нават гадвальныя уласны.

Ня чутно было перад вайной ў нашых масдох і лавяўці, тым часам як вараз на кожных 10—15 гаспадароў ёсьць адна лавяня. Праўда, яны вельмі прымітывныя, але ж гэта першыя ластаўкі. Ужо маем адну лавяню, якой ваяўна паваядросьціць-бы нават гарапалкі.

Ёсьць і свой кааператыву ў той час, калі перад вайной рэдка калі і аучні на вядоленым коніку ваяжджаў, крычучы—«Вабы, ануць; бабы, ануць». А сёння кааператыву мае да 800 руб. ввароту ў м-ц

І гэта адвін в глухіх куткоў, дзе, як кажаў, і аучнік рэдка бываў!

Балінскі

Аб непажаданых фактах.

Калі капацца ў глыбінях вясковата жыцця, то можна многа ваявіць новага, сучаснага, але намала старога. Старога ня ў быце вясковата жыцця, а ў працы тых ці іншых устаноў, якіх маюць непасрэльны дачыненні ў сваёй працы в сялянскім масамі. Каб ня было ўсе гэта галававажым, вярнемся да некаторых фактаў.

Фант першы. Вялікасельцы (Траскоўскі с.с., Меншчына) увалі падрэд на дастаўку каменья для кардону, які адбудаваўся ў мінулым годзе. Сяляне працавалі, ваялі каменья, ва імі справа не сцягла. Праца скончалася, можна атрымаць грошы. Хто думаў в падатках раскладіцца, а хто папавіць свае гаспадарскія справы. Але ня тут-та было. Грошы, варабленыя працоўным мазалём, акавалася ня так-та лёгка атрымаць. Частку в нагулаю выплацілі, а частка выплачваецца і на гэты дзень. Ходзяць, ходзяць вялікасельцы,—нікі ня могуць дабіцца выплаты грошай.

Тав. Каваленка, вдаецца тэхнік, які кіраваў пабудовою кардону, акаваецца добрым тэхнікам і ў справе цяжыні. Звычайна ён так адкававае сялянам:

„Няма грошай. Цяпер у нас 15, пудлх прыходзьдэ 20; будуць грошы—выплачу.“

Ну, і ходзяць вялікасельцы, б'юць пяты, а савен ад гэтага някага. Нарэшце тэхнік дагаварыўся:

— Грошы вашы я аддаў на карысьць МОПР'у. У мяне цяпер вашых грошай няма і я не магу выдаць.

Дадумаўся, як адкаваць. Дадумаўся ён нават і да таго, што адбраў у сялян квітку наперад в абяпаньнем, што грошы будуць выплачаны. Звьяшліся такія, што павяралі. А грошы ў суме 17 руб. недае плаваюць і цяпер. Тыя, што хацелі атрымаць, агубілі гэтую надзею.

Фант другі. Складзены акт аб тым, што 3-га дстапада 1924 г. чырвонаярмейцка в камандатуры Новае-Поле ваясумсьям ранена карова, якую прышлось вараваць. Акт падпісаны пана-

тымі Вялікага Сяла, старшнвёю камітэту ўзаемадапамогі і с.с.савету. У акце паваявана, што ў гр. Рыжыкава Мікалая 3 в пал. дзе. ваялі і адна карова, бясконны. Відна—бядняк. Гадаваў карову, думаў прадаць, каб падобраць грошай на куплю кава. Здарылася няшчасьце, ваялі карову, рухнула надзея, што калісь-та будзе конь. Куды Рыжыкаў не хадзіў, нідэ нічога ня мог дабіцца. Так і цяпер ён носіць гэты акт, страхавачны квіток на сваю карову. Згодна страхавых правіл, ва ваябітую карову страхоўка не выдаецца, а вось ваяннае ведамства, дык павіяна было б ваяпаліць бядняку ва карову. Два гадзі цагвядецца гэтая справа і канца няма.

Фант трэці. Шчэсны Конак пагараў у 1925 г. Стаў будаваць хату,—не хаділа тры бервяны. Сабраў апошнія грошы, купіў два, а на трэцёе не хаділа. Саб'раўся ў лес і вярнуў. Ляснік зрабіў воямок, ваяшоў самавольна зрубленае бервяно, дадуў тых два, што былі куплены. Думае Конак Шчэсны: «Уар'ў адно, а прыдзецца плаціць ва тры».

Акт воябок лясніком ня быў зроблены. Мінула тры тыдні пасля гэтага, ва якіх па нейкіх прычынах было вярнувана шмат лесу. Гэта была выяўлена лясніком у час абходу Ленінскага лясніцтва. Каб вьякрупіцца в такога кепскага становішча перад начальствам, ляснік прыходзіць да Шчэснага і піша ўжо акт на тры, а на цэлых 15(!) бярвён. За гэтую вьялікую парубку наклаўшы штраф у 50 руб. Каб гэта было накладзена на кулака, то магчыма было б выплаціцца, але калі такая сума прыходзіцца на бедняка, зраумела, што апошні ня можа гэта выкама, што зноў ня можа гэта выкама. Як відна са слоў наперпеўшага, штраф быў назначаны РВК, сумесна в лясніцтвам, адміністрацыйным парадкам, прычым някага сьледства не вьялося. Шчэсны падуў апаляццю ў акрыканком, які адаслаў яе на расьсьлед. Міліцыянер ужо быў разоў са тры, сам Шчэсны шмат разоў хадзіў у райён, а канца няма гэтай цяганіне. То няма лясніцтва, то ляснік ня прыхеаў, то мілі-

Падзяка Беларускаму Дзярж. Вандроўнаму Тэатру.

Ад культустапоў ўсяго равёну, настаўніцтва, грмадзян Чэрвеньшчыны і камсамольцаў М. Стралкова палку шчыра падзяка Беларускаму Дзяржаўнаму Вандроўнаму Тэатру пад кіраўніцтвам Галабука за працу ў м. Чэрвені ў працягу 13 дзён.

Падпіс: Старшыня райпалітсаветы. Камандзір М. Стралк. палку.

Лясная справа.

У гэтым гаму хто ўхпаіў, то і таму.

(В. Руднінск, Смілавіцкі р., Меншчына).

Наша вёска вьяшла сьвета на пасёлкі. Каля вёскі быў бор, каля 20 дзесяцінаў. Зямля в-пад лесу пашла ў надзел, а лес равмятравіўся сярод пасёлкаў. Перш-наперш лясніцтва прадало лес, які гадзіўся на будынку, а не страваў лес ваставаўся. Калі ён будзе прадавацца, ведаў толькі сельсавет ды камітэт ўзаемадапамогі. Калі пачалася прадажа дробнага лесу, дык старшыня сельсавету в старшнвёю камітэту ўзаемадапамогі і пастараіся вьярастаць свае правы. Саставілі сыпкі і ўвалі лесасечныя білеты, а пасля раздалі іх аўсім ня тым, на чьё імя яны былі вьяпсаны. Алены сякуюць па білетам другіх, а тыя нават і ня ведаюць, што ва іх імя былі вьяпсаны білеты. Вачы гэтакяя штуды, пачаўся ваяват. Усякі ваявіўся пасеч больш, чым у білеты ваяначана. І вьяшла тое, што дужойшы ваяпай больш, а слабому нічога не дасталася. Некаторыя беднякі ня ўспелі вьясоч дадзеным ім чатырох жэрдак, а старшыня камітэту ўспелі ваяпайць мо в 300 штук. А треба саяваць, што і жэрдка і лата ў час перабудовы кожнаму дорага і патрэба ня толькі тым, хто выходзіць на пасёлкі, але і тым, што вастаюцца на месцы. Але чаму та ў нас на тых паяякі увагі не звярнулі. Адным далі аж ваянадта, а другім нічога. Хто блыжэй быў да дзеляжы, той больш і мае. Дадзена нават бяз усякай патрэбы ў суседнія вёскі, а не вядомыя пільнай патрэбы ў лесу выходаючы на пасёлкі.

Треба павяршыць работу нашага сельсавету і камітэту ўзаемадапамогі. Ці добра яны рабілі?

П. Л.

цяпер надта ваяваты, а бяз гэтых асоб ня можа вьясочіць сьледства. Калі гэтая справа вяршыцца, хто ваяпаліць ва лапці Шчэснаму—пачуць што невядома. Справа павіяна быць вяршыцца правільна, а ва складаньне дутых актаў треба прыцягнуць каго сьлед да адкаваньня.

Фант чацьвёрты. Гр. Дударчык, дэмабілізаваны чырвонаярмейц, бядняк, у 1925 г. вярнуўся на сваёй паласе гвілкую асіну на травы. Ляснік зваліў, ваяжыў акт,—прышлося ваяпаліць штраф, 3 р. 38 к. Треба спадзявацца, што гвілая асіна і трэцяя часткі таго, што ваяпалчана, ня вярта. Але фант той, што Дударчык прадаў апошні кажу, а штраф вояпаліць. Каб можа падмаваў «вьячынец», але калі ня было чым, то плаці штраф. З такім вьявішчам треба вьясочіць барацьбу.

Але тут сам Дударчык зрабіў памылку. Каб ён звярнуўся ў камітэт ўзаемадапамогі, то справа абышлася б гэты штраф; ня треба было апуськаць рукі. Треба толькі тут скаяць, што пара ўжо навучыцца вяртаць бядняцкія справы праз камітэты ўзаемадапамогі. Ужо сам гэты фант, а іх шмат, гаворыць ва тое, што камітэт не ахпаіў у сваёй працы бяднякоў. Треба ўзмацніць працу камітэту.

Факты не патрабуюць вьялікіх глумачоўняў. Яны кажучы самі ва сябе. Нарэшце треба падкрэсьліць, што слаба пастаўлена справачная праца. Не надзедзена ён таго значеньня на вёсцы, яко ён вядзецца нашай партыйнай наголю. Пры правядзеньні рэвалюцыйнай ваяконнасці справачная праца на вёсцы ваязвае яшчэ большае значьне. Намы школы, хаты-чытальні, якіх павіяны быць асяродкам справачнай працы, у сваёй большасьці не ваялупу гэтае працы, гэтым што нямы крыднучае матар'ялу. Пытаньне аб вядоленні вёскі даступным юридичным матар'ялам у сучасны момант—неадкладная ваядача.

Селянін пачаў шукаць праўды, ён хоца гэту рэвалюцыйную ваяконнасць убачыць у хаце-чытальні, школе, у кожнага партыйца і камсамольца. Треба дапамаччы селяніну, каб ён мог навіроўваць свае справы туды, дзе б яны ваяходзілі найкучейшае вяршыньне.

Я. Мядзьведзяў.

Арганізацыя беднаты.

Адабраўчы пастановы ЦК аб матэрыяльнай дапамозе беднаце і аб арганізацыі груп беднаты, зьезд падкрэсьлівае, што ня можна быць ніякіх размоў аб звароце да ранейшых намірэнняў... Справа ў тым, каб арганізаваць высокую беднату, якая б з дапамогай партыі і савецкай улады ў барацьбе на гаспадарчым і эканамічным фронце магла стаць на шляхі арганізацыйнага адпору кулаку і зрабіць надзейнай апору пралетарскай палітыцы ў гэтых барацьбах за згуртаваньне сярэдняй вакол партыі.

(3 разьлічкі XIV зьезду на дачках т. т. Сталіна і Молатава).

Зараз ужо ніякіх спрэчак ня чуваць аб тым, ці трэба ці ня трэба вёсцы праду сярод беднаты. Эканамічны рост вёскі, які бяжымуюна і відавочна вядзе да расьцееньня вёскі, фактычна даводзіць, што праду вёсцы трэба.

На адным краі вёскі гуртуецца новая сіла, якая была раней забыта, усёмі эканамічна зьезд бедняцка-батрацка частка, і зараз, дзякуючы дапамове камуністычнай партыі і ўлады, шукае сабе шляху да новага жыцьця, больш самастойнага.

Калі мы гаворым, што савецкая ўлада дала магчымасьць беднаце вызваліцца ад эксплуатацыі, калі ёй далі магчымасьць волна ўдзянуць і адчуць свае правы, дык гэта яшчэ не гаворыць аб тым, што беднаце цалкам скарыстаў усе свае правы для свайго арганізацыйнага, асабліва свайго правы ў штодзёнай працы, у барацьбе з эксплуатацыйным кулаком.

Перш за ўсё гэтага трэба шукаць у эканамічнай залежнасьці беднаты ад кулацтва і ў тым, што беднаце яшчэ цёмна. Мы яшчэ ня маем дастарачка гэтага гэтага кредыту для беднаты, каб вопускам кредыту ахоўваць беднату ад дрэннага ўплыву і залежнасьці ад кулака. Крэдыт, які намі выдаецца, вельмі часта пападае ня туды, куды трэба.

Недастарачная, а часам вусім адсутнічае культ-асветная праца, асабліва ў глухих кутках. Гэта дазваляе кулаку кіраваць жыцьцём вёскі, непасрэдна не знаходзячыся на выбарных пасадках, але робячы гэта рукамі беднаты.

Беднаце яшчэ ня ўсюды адчула і асавнала, што яна разам з сярэднякімі, пад кіраўніцтвам партыі, павінна кіраваць жыцьцём вёскі і будаваць яе.

З другога боку, беднаце і сярэдняякі яшчэ не асавнала, што іх барацьба з кулаком, што будаўніцтва новай вёскі павінна пайсьці шляхам іх супрацоўніцтва пад агульным кіраўніцтвам партыі. Месцамі беднаце кажа, што

партыя павярнулася тварам да сярэднякі; у другім месцы сярэдняякі кажа, што партыя павярнулася тварам да бедняка. Вось гэта незразумеласьць, ня ўважваючы ў сапраўднай партыйнай лініі павінна быць якнайхутчэй высветлена. Самоу бедняку в сярэднім пад нашым кіраўніцтвам трэба абавязкова і якнайхутчэй дабіцца? Праведзены перавыбары сельсаветаў і кааператыву сьведчаць-што там, дзе правільнае партыйнае кіраўніцтва наладзіла сама бедняку в сярэднім, там дзе яны сумесна выступілі, там былі забяспечаны правільныя выбары, якія далі магчымасьць цалкам адінуць кулака і правесці ў кіруючы орган выдатнае ў будняцка-сярэдняцка асяродку. Аб гэтым сьведчылі амаль усе дачкалы в месцы, якія былі асабліва на нарадзе сэкратароў сельскіх аясек.

Яшчэ кастрычнікавы пленум ЦК УсеКП(б) сказаў, што трэба арганізаваць асобныя групы беднаты, выдзяліць фонд крэдытаваньня беднаты. Усё гэта робіцца. Але мы не зрабілі б і паловы патрэбнага, калі б у кіруючых органах нізавой кааперацыі засталіся асобы, якія дакці ад абароны інтарэсаў беднаты. Дзейнасьць такіх асоб прывядзе да таго, што крэдыт для беднаты пойдзе ня ёй, а вусім другою.

Вось у гэтым пытаньні і стаіць наша задача, вярнуць тую ў тым, каб дапамагчы арганізацыі беднаце, даць ёй магчымасьць цалкам карастаць усе правы, якія ёй прадастаўлены, і адзіным фронтам з сярэднякім пры абавязковым кіраўніцтвам партыі будаваць жыцьцё вёскі на новы лад, бяз удзелу кулацтва, праз кааперацыю, праз аб'яднаньне ў супольны таварыствы, камітэты ўзвешчанага і г. д. Пры падтрыманні савецкай улады, — улада бедняку, — вясковая беднаце зможа расьці матэрыяльна і арганізацыйна.

Толькі тады беднаце зможа скінуць в сабе кулацкую кабалу, калі яна арганізаваным парадкам выступіць на абарону сваіх інтарэсаў у штодзёнай працы. Аказаньне дапамогі партыйнай беднаце ў гэтай справе — важнейшая праца партыі ў вёсцы. І чым больш увагі будзе аддана гэтаму пытаньню, чым больш сід будзе кінута на працу сярод беднаты, тым хутчэй беднаце вызваліцца ад залежнасьці ад кулака.

Толькі тады беднаце зможа скінуць в сабе кулацкую кабалу, калі яна арганізаваным парадкам выступіць на абарону сваіх інтарэсаў у штодзёнай працы. Аказаньне дапамогі партыйнай беднаце ў гэтай справе — важнейшая праца партыі ў вёсцы. І чым больш увагі будзе аддана гэтаму пытаньню, чым больш сід будзе кінута на працу сярод беднаты, тым хутчэй беднаце вызваліцца ад залежнасьці ад кулака.

2-гі ўсебеларускі зьезд уаўнаважаных спажывецкай кааперацыі.

Арганізацыйная праца.

(На дачкаду т. Коцева).

Участковыя інструктары вельмі перагружаны работай. На кожнага інструктара прыпадае ў сярэднім 13,5 спажывецкіх т-ваў і на 34 гандлёвых пунктаў. Зусім олупна, што гэта адбіваецца на якасьці працы.

Трэба звярнуць пільную ўвагу на кааперацыйнае наамленьне. Да гэтага часу кааперавана толькі 25,5 проц. сялянскіх гаспадарак і на кожнага пайшчыка ўнесена ў сярэднім толькі 1 р. 46 к. Да наступнага гаспадарчага году трэба кааперавалі ня менш 50 проц. вясковых беднаты, дзеяча чаго належыць скласьці спецыяльныя фонды.

Поруч в гэтым трэба павялічыць корму пав ад 3 да 5 руб. (за выключэньнем пайшчыкаў-беднякоў). На рабочай сетцы трэба поўнасьцю сабраць 5-дзюбавыя ўнесны, а надалей падумаць і аб павышэньні іх. У сучасны момант на Беларускае нодабора павяго капіталу дасягае 43 тысяч руб., чаго не павінна быць.

Сучасны таварны недохоп павінне служыць сталай прычынай, каб залучыць у рады кааперацыі пайшчыка; спажывецкая кааперацыя мусіць гэта памятаць і на гэтай глебе вёсцы працу па пашырэнню каапераваньня сялянства.

Справаздачны кампаніі спажывецкай кааперацыі трэба вёсцы павяго. У справаздачную кампанію трэба ўцягнуць актыўны пайшчыкаў заагда абвясціць аб надыходачай справаздачы, каб пайшчыкі маглі належна падрыхтавацца.

Трэба звярнуць увагу на дзейнасьць рэвізійных камісій. Растраты нашых спажывецкіх т-ваў адбываюцца в прычыны надбайнах адносін рэвізійных камісій.

Далей, трэба ўстанавіць аднальковы мэтад разьмеркаваньня прыбыткаў, бо ў гэтай галіне існуе роўнагаасіца. На некаторых т-вах робяць скідкі, на іншых выдаюць прэміі. Прэміі на збор павінны выдавацца в разьліку на 30 проц. агульнага прыбытку, а на 3 пр.

забору, бо бываюць выпадкі, калі прэміі перавышаюць агульны прыбытак уоёй арганізацыі.

Трэба таксама ўстанавіць пэўную форму аплаты. На некаторых арганізацыях практыкуюць налічэньне проц. в агульных гандлёвых зваротаў, якія могуць быць вчымнымі, а разам в тым могуць даваць страты.

Культурная праца спажывецкай кааперацыі.

(На дачкаду т. Шабашовай).

Пашырэнне справы кааперацыі пэона звязана в культурнай і ідэавай пастаноўкай справы. Без вавуковай падрыхтоўкі і належнага кадру добра падрыхтаваных кааперацыйных працаўнікоў справа нашай кааперацыі будзе кульгаць і ня зможа разьвінуцца.

У нас няма культурна-пісьменнага масавага кааператара. Мы маем у Віцебску кааперацыйны тэхнікум, які зможа штогодна выпускаць на 50 кааператараў; апроч гэтага, наш Беларускі дзяржаўны ўнівэрсытэт мае в наступнага году адчыніць кааперацыйнае аддзяленьне.

Каб атрымаць ідэёва вытрыманых кааператараў, трэба, каб Беларускае дапамогі Віцебску матэрыяльна і маральна. Апроч грашовай дапамогі, трэба прымаць належны ўдзел в апрацоўцы навуковага пляну тэхнікуму. Таксама трэба дамагацца, каб у бліжэйшыя 3 гады абудоваць кааперацыйны тэхнікум у Воршы.

Але гэта ўсё справа будучыны. У сучасны момант наш неадкладна трэба расьпачаць перападрыхтоўку існуючага кадру спажывецкай кааперацыі. Зараз намечаны 2-хтыднёвы перападрыхтоўчы курс. Які павінны быць наладжаны кожным саюзам; апроч гэтага, трэба арганізаваць 2-хмесячныя курсы для інструктараў.

Трэба ўстанавіць пасяду інструктара-культурніка, які займаўся б пашырэньнем культурнай кааперацыйнай справы; на культурную справу трэба ўстанавіць адлічэньні па ўсім саюзам.

ПРА ІЛЬНЯНУЮ ПРАМЫС-ЛОВАСЬЦЬ.

Згодна вестак Цэнтр. Статыстычнае Управы, у 1925-26 аперэацыйным годзе выхад таварнага ільну-валакна внаачаецца ў 640000 п. Загатоўка гэтага колькасьці ільну, згодна выпрацаванага вагатоўчага пляну, разьмяркоўваецца гэтак: Полацкая акруга—125 тыс. пуд., Віцебская—200000 п., Барысаўская—10000 пуд., Аршанская—125000 п., Магілёўская—95000 п., Калінінская—30000 п., Менская—10000 пуд., Слуцкая—20000 п. і Бабруйская—25000 п.

Загатоўка паказанае колькасьці ільну-валакна, згодна пастаноўцы Эканам. Наряду БССР, разьмяркоўваецца між дзяржаўнымі і кааперацыйнымі арганізацыямі наступным парадкам: Львогорг—150000 п., Львоцэнтр—75000 п., Беларускае Дзярж. Кантора Ганляно—150000 п., Хлебпрадукт—115000 п., Белкаапсаюз—90000 п.

У бягучы час магчыма зрабіць некаторае падагуленьне нашае ільнянае прамысловасьці па першы квартал будучага аперэацыйнага году. Усе памянёныя арганізацыі вагатавалі ільну-валакна 248019 п. на суму 1733106 р.

Першае месца па вагатоўцы як у аснове выкаваньня свайго заданья, так і па разьмеру фактычных вагатавак займае Львоцэнтр, другое—па разьмеру фактычных вагатавак—Бел. Дзярж. кантора ганляно.

Нявначнае месца ў вагатоўцы тым часам займае спажывецкая кааперацыя але параўнаўча в першым квартале мінулага аперэацыйнага году спажывецкая і с.-г. кааперацыя вначна пасулася наперад.

Неабходна падкрэсьліць, што вагатоўка лепш за ўсё ідзе ў Віцебскай і Аршанскай акругах, дзе в усёе Беларусі найбольш разьвіта культура ільну.

У пачатку кампаніі вагатоўкі ільну многія неаказіліся, што ў бягучым годзе, у звязку в нізкаму цанам і багаю дарогаю на дасца цалкам ахапіць наш ільняны рынак. Гэты неаказі в пачатку кампаніі меў пад сабою грунт але пачынаючы в канца лістапада прыкмятаецца ажыўленьне ільняных вагатавак.

Першы перыяд вагатавак (кастрычнік—лістапад) быў вельмі цёмны. Становіцца якое старымі на ільняным рынку, вразумела скарыстаў прававатыя скупшчыкі, прасолы і г. д., але пасля ваворона Народным Камісарыятам Унутрашняга Ганляно дзяржаўна і кааперацыйным арганізацыям эвакуаць лён ад перакупшчыкаў, вагатоўка апошніх стала вусім вавачнаю.

У асьнежні м-цы, не вважваючы на паўторнае зьявіцьце сьвідьчыванае даць, заўважаецца вначнае павялічэньне падвоу сьлянамі ільну-валакна. Гэта тлумачыцца добраю сьлянаю дарогаю, а таксама і павялічэньнем попыту сьляна на прамысловыя тавары (в прычыны сьвятотных дэна).

Для таго, каб зьнішчыць пэсіўнасьць многіх вагатавіцеляў, цікава падаць наступныя лічбы: у 1924—25 годзе в першы квартал было вагатавана 184.600 пуд. на суму 1.264.900 руб., а ў сьветнім аперэацыйным годзе в той жа першы квартал—248.019 пуд. на суму 1.733.106 руб. Тут тлумачыцца непатрэбна. Да гэтага толькі неаходна дадаць, што паказанае вначнае павялічэньне таварнасьці ільну грунтуецца на павялічэньні вавсваў ільну.

Значную ролю ў справе ўпарадкаваньня ў гэтым годзе вагатавак адыграва ўвядзеньне цьвёрдых цон на лён, а таксама ваварона і суроунае пакараваньне за перашплату зьвіш сьвідьчыванае цаны.

У зьвязку зь гэтым неабходна адначыць, што мясцовая ільнопрадэляльная прамысловасьць была належна вдавалева сьв'яж і перабоў в гэтым ня было.

АВІАХІМ.

С.-г. сэцыя.

Да вясновай пасаўной кампаніі Авіахім БССР влучыў с.-г. сэкцыю, якая будзе кіраваць працай вямельна-шэвальных вучасткаў краіны.

Працавага.

Авіахім БССР адуэспіў Беларускаму аддзяленьню Авіахіму 400 працавагаў сьстэмы «Куманта-Зьяліна» для вавучаньня мясцовых авіахімаў каманд.

Курсанты ў авіашколу.

Адборныя камісіі Авіахіму БССР канчаткова вначылі для адпору і Ленінградскую авіашколу 19 вавдчэньна таў ад БССР.

ДА ўсіх падпшчыкаў ГАЗЕТЫ „Савецкая Беларусь“. Не забудзьцеся сьвчасова падпісацца на „САВЕЦКУЮ БЕЛАРУСЬ“, каб атрымаць газету акуратна на САНАВІН мес. з 1 га чысла. Уважэньне газэты павінны пераслаць заказы на пазьней 27 лютага ў кантору газэты: МЕНСК. Савецкая, 63.

Аб працы сярод беднаты.

Зараз пытаньне аб працы сярод беднаты становіцца адным в самых важных в ўсёй нашай працы. Партыя выкінула лэйзун: сярэдняякі—саўвэйні рабочае класы, беднякі—апора пралетарыяту ў вёсцы. Гэта палітыка партыі ў вёсцы вначнае і гаспадарчую палітыку ў адносінх да сярэдзякі і бедняка. Наша задача на бліжэйшы час складаецца в таго, каб дапамагчы бедняку эканамічна ўмацацца, накіраваць разьвіцьцё яго гаспадаркі на калектывны шлях і перамагчы прадапамазе арганізацыйнай беднаты тую беднасьць, у якой яна жыць.

Палітыка партыі ў вёсцы ў адносінх да бедняка, сярэдзякі і кулака ясна і тут ніякае дадатковае гутаркі вёсцы ня трэба. У гэтым сенсе мы павінны замацаваць практыку нашае працы, пашырыць і паліпціць гэту практычную працу ў вёсцы.

Але пры ўсёй яснасьці палітыкі партыі шмат хто в таварышоў ня ведае яшчэ і ня ўмее практычна падійсьці да ажыцьцяўленьня яе. Некаторыя думваюць, што трэба дамагацца таго, каб кожнаму бедняку выдаць адначасовую дапамогу, і тады ўсё будзе добра. Другія думваюць, што для таго, каб зьняць гаспадарку бедняка, даволі даць яму каля, інвэнтар, дарэмна будаваць яму хату і г. д. Трэція думваюць, што неабходна выдаць бедняку доўгатэрміновы крэдыт і тады ён влодее стаць на ногі. Усё гэта, бязумоўна, пажадана, але ніводна в гэтых поглядах ня можа стаць сьстэмаю, бо ўсе яны вьваўляюцца аддзельнымі, тэарэтычнымі і няжыцьцёвымі, бо дзяржава ня можа вараз влучыць нейкіх вьшбюдзэтных, надьвычайных фондаў для таго, каб вдавольць ўсе патрэбы беднаты. Дзяржава можа і павінна даць бедняку падатковыя ільготы, ільготы на вемляпарэдкаваньню, ільготны крэдыт і г. д., наогух так

будаваць эканамічную і фінансовую палітыку, каб в беднаты нічога ня браць, а наапарот—беднаце в усіх магчымых выпадках дапамагаць. Але ўсё гэта дапамога, як крэдытная, так і іншая, павінна мець не спажывецкі, а вытворчы характар.

Вось у якім кірунку павінна ісьці наша праца ў справе дапамогі беднаце. Ніжэйпададзеныя табліца паказвае дапамогу, якую зрабіла дзяржава за мінулы год беднаце.

I. Па адзінаму сельска-гаспадарчаму падатку:

Выдзедзена ільгот і вьввадзена (вусім ці часткова) ад сельска-гасп. падатку 223.076 гасп. на суму 1.314.155 р.

II. Па страхойцы:

Вьввадзена цалкам адначасова роўнае страхойкі (ад агню, страхойка пасеваў і жытэлы) на суму 247.311 р.

III. Па адпуску лесу:

Адшпчана лесу дарэмна і на ільготных умовах на суму 318.340 р.

IV. У галіне сельска-гаспадарчага крэдыту:

Выдзедзена сельска-гаспадарчага крэдыту больш як 90.000 гаспад. на суму 2.458.000 р.

Насенную павыку атрымалі больш 33.000 гаспад. на суму 453.000 р.

Крэдыту на сельска-гаспад. машыны выдзедзена 10.000 гаспад. на суму 305.000 р.

Крэдыту на рабочую жыўлё выдзедзена 27.000 гаспад. на суму 1.100.000 р.

Гаспадаркам чырвонаармейцаў выдзедзена Беларускае ільготнае-крэдыту (вума крэдыту, выдзедзена сельска-гасп. крэдыт таварыствам) на суму 50.000 р.

V. Па надзяленьню бэзьяемельнага і малазьемельнага сялянства зямлёю:

Усяго в дзяржаўнага зямельнага і леснага фонду разьмяркована 89.825 дэс., якімі надзедзена зямлёю больш 5.000 новых двароў і данадзедзена больш 16.000 двароў, на акую працу адшпчана па дзяржаўнаму бюджэту ва 2-ія паўгодкі 1926 году 123.000 р.

Вьввадзена цалкам ці часткова ад платы за вемляўпарадкаваньне і рэгістрацыйнай працы ва два апошнія гады 18.900 гаспадарак на суму 77.000 руб.

VI. Ільготы, дадзеныя камітэтам сялянскае ўзвешчанага дапамогі:

Грашовая дапамога (пазыкі і дапамогі дадзена 49.663 гаспадаркам на суму 193.147 п. жыта і 31.120 р. грамш.

Апроч таго, камітэтам сялянскае ўзвешчанага дапамогі зроблена вначна натуральная дапамога, працоўная дапамога і г. д.

Поўна
зацяж
сэжы
Цэнт
ўсе п
плана
на ры
гаспа
дэту
усяка
справ
Бел
рына
дэны
заці
орган
гарма
шыя
улі
кую
спра
рамі.
Тамі
дэцы
ня сп
напра
Менск
руговы
Маско
скую
тэрмін
зьявля
гоўван
кошаў
галоўна
лося
атпор
крынці
Дэля
каапера
заагда
вчавіа
на нека
закоры
ня могу
таварам
Дзяку
ляю ад
на рын
сты
век
кай
каа
кредыт
ў краі
спратэ
руб. ды
спратэ
Дзяку
навасьці
Белса
Звароты
параўна
лося на

Позная арганізацыя Беларускай і зацяжняя ліквідацыя былога асяродку спажывецкай кааперацыі Беларусі—

Цэнтрабелсаюзу, прывяло да таго, што ўсе перабыты і акруговыя саюзы на плянава і неарганізавана выступалі на рынку; яны не маглі дабіцца ад гаспадарчых устаноў патрабавана крэдыту і тавараў. Крэдыт даваўся бяз усялякага пляну, і ад гэтага цяжка аправа кааперацыі.

Белкаапаз выступіў плянава на рынак, спыніўшы паасобнае вышпленне розных кааперацыйных арганізацый. Узаемаадносінны гаспадарчымі арганізма палепшылі і сталі больш парамальнымі; былі заключаны генэральныя ўмовы, каб забяспечыць беларускую спажывецкую кааперацыю таварами.

Такім чынам, кааперацыйная дзейнасць Беларускага па абслугоўванню спажывецкай кааперацыі мае 4 напрамкі: 1) абслугоўванне т-ваў Менскай акругі, 2) забяспечэнне акруговых саюзаў і перакопаў права Маскоўскаму, Ленінградскаму і Украінскаму канторам, 3) забяспечэнне патрабаваннямі тавараў, дзякуючы заключэнню генэральных умоў і 4) абслугоўванне некаторымі таварами перакопаў і акруговых саюзаў са складаў галоўнай канторы. Апроч гэтага, удалося атрымаць давол на закупку імпартных тавараў непасрэдна в першых крыніцах заграўніц.

Дзеля забяспечвання спажывецкай кааперацыі асноўнымі таварамі былі загады прыняты ваходы; в прычыны вялікага запатрабавання з боку вёскі на некаторы асноўны тавары, у некаторых выпадках генэральныя ўмовы ня могуць нас поўнасьцю забяспечыць таварамі.

Дзякуючы плянава і выступленню адным фронтам права Беларускага на рынак, значна палепшыліся пратасты вёскаў нізавой сеткі спажывецкай кааперацыі, якія атрымлівалі ў крэдыт на зусім ходкія тавары. Калі ў красавіку мінулага году было 47 апрастававаных вёскаў на 46 тысяч руб., дык у сьнежні ўжо было толькі 8 апрастававаных вёскаў на 1411 руб.

Дзякуючы кан'юнктуры рынку і плянава і працы, гандлёвыя звароты Беларускага значна павялічыліся. Звароты ўсёй сеткі ў 1924—25 г., у параўнанні в 1923—24 г., павялічыліся на 81 проц. Звароты Менскай

канторы ў студзені мінулага году дасягалі 217 тысяч руб., у верасні—534 тысяч руб. За 9 месяцаў свайго існавання галоўная кантора зрабіла зварот у 3.233.000 руб. пры наладжаны 5-6 проц. і сярэднім выдатку 5,3 проц. За 3 месяцы г. г. звароты галоўнай канторы дасягаюць 2.139.000 руб. пры наладжаны 4,9 проц. і сярэднім выдатку 3,1 проц.

Звароты Маскоўскай канторы ва 7 месяцаў дасягаюць 3.277.000 руб. Ленінградскай ва 6 месяцаў—1.790.000 руб., Кіеўскай ва 1 месяц—201 тысяча руб. Зварот усіх кантор ва перыяд в кастрычніка 1924 г. дасягае 5.289.000 руб. Увесь зварот усёй спажывецкай кааперацыі ва 1-23—24 г. дасягае 31 мільёну руб., у 1924—25 г.—62 мільёнаў руб.; такім чынам, агульны зварот павялічыўся на 100 проц.

Белкаапаз уваў цвёрды курс на забяспечэнне спажывецкай кааперацыі найбольш ходкімі таварамі і адмовіўся ад апрацы тымі таварамі, якія выяўляюцца рэчамі роскашы, а таксама о-г. прыладамі, насам в і інш. У таварным асартыманце мануфактура займае ў звароце 23 проц., цукер—6,7 проц. Наогул, трэба канстатаваць, што вялікая тавары зліквідаваны.

У сучасны момант па ўсёй БССР існуе 1500 крам спаж. кааперацыі (прыватных крам 14 тыс.). З кожным годам павялічваецца ўдзел спажывецкай кааперацыі ў зваротах рынку. У мінулым годзе ўдзел спажывецкай кааперацыі дасягаў 29,9 проц., дзяржаўны гандаль—29,2 проц., прыватны капітал—45 проц.; дыпер жа ўдзел кааперацыі—31,4 проц., дзярж. гандль—27 проц., прыватнага капіталу—35,8 пр. У адносінах некаторых тавараў, як соль і цукер, удзел у зваротах рынку права кааперацыю дасягае 80 проц.

Таксама можна канстатаваць большую сувязь вёскі в кааперацыі. Па вестках Цэнтр. Статыстычнай Управы ў 1923-24 г. селянін купіў у кааперацыі тавараў на 8-10 р., у 1924-25 г.—на 28 р.

У мінулым годзе кааперацыя абхалляла 41 проц. ваработнай платы, сёлета яна ўжо абхалляе 47 проц. Наглядны выдаткі ў нізавой кааперацыі павялічыліся в 15 да 11 проц.

Прыкметаецца рост пайшчыкаў (в 112 тыс. да 172 тыс.) і павяго капіталу (в 177 тыс. руб. да 210 тыс. р.).

У прэзыдыуме Менскага АВК.

Лётарэя дапамогі беспрытульным.

Прэзыдыум Менскага АВК дазвадіў акар. камісіі дапамогі дзецям арганізаваць у былым садзе «Дзіяномія» часоу, тэрмінам на 2 м-цы, лётарэю ровных рэчаў.

Мета лётарэй—сбраць сродкі для ўмацавання барацьбы в дзіцячай беспрытульнасьцю.

Да гадавіны Чырвонай арміі.

Ды гадавіны Чырв. арміі прэзыдыум АВК выдаў падшэфным часцьцям: N-му палку 400 р., канвойнай рэце—200 р і ваеннаму шпіталю—200 руб.

Увадзеныя мэтрычнай сыстэмы.

Зацверджан праект аб'явавой пастановы аб правярцы і кляймэнны мер і вагаў, што павінна быць праведзена ў Менску да 15 красавіка. Кляймёны на акруе адбудецца наступным парадкам: Заолаўскі—в 16-20 красавіка, Койданавіцкі—21-25 красавіка, Лагойскі—1-5 мая, Астрашчыцка-Гарадзецкі—6-10 мая і Самахваляўскі—11-15 мая.

Усе прылады вагаў памяншаных раізаў павінны быць дастаўлены ў Менск у цэнтральную майстэрню Беларускай Палаты мер і вагаў.

Тэрмін для правядзеньня кляймэнны на іншых раёнах будзе абвешчаны асобна.

Вызваленне ад падатку тэатральных білетаў.

Прэзыдыум АВК вызваліў ад усялякіх падаткаў тэатральныя білеты Беларускага Акадэмічнага Тэатру, якія

прадае рабочая каса ЦПСБ членам саюзаў.

Хадайніцтва аб вызваленні ад падаткаў білетаў іншых тэатраў адхілена.

Будаўнічы сезон.

Прэзыдыум АВК запрапанававу аддзелу камунальнай гаспадаркі ўтварыць камісію дзеля абслядвання дамоў гор. Менску і ўстанаўленьня рамонту праведзенага ў 1925 г.

З пачатку перыяду рамонтаў усім домажыраўніцтвам будзе прапанавана правесць патрабны рамонт.

У выпадку, калі прыватныя домаўласнікі адмовяцца выпуіць рамонт, камунальны аддзел будзе даваць самі кватарантам рабіць рамонт за кошт кватэрнай платы.

Усе рамонтны павінны быць скончаны не пазьей 1-га верасня 1925 г.: калі ж рамонтны ня будуць выкананы, камунальны аддзел будзе муніцыпалізаваць прыватныя дамы, а таксама будзь засанацца дагаворы в арандатарамі камунальных дамоў.

Выключныя клубы з электрычнай сеткі.

У звязку в тым, што клубы г. Менску ня плацяць за электрычнае святло, прэзыдыум АВК пастанавіў выключыць в сеткі ўсе клубы, якія карыстаюцца лічнікамі і не ўрогулявалі рахункаў в электра-станцыі.

«Да справы „лістападаўцаў“.

Старшыбей Менскага Акруговага Суду на час працэсу «лістападаўцаў» прэзыдыум АВК абраў т. Конавава.

Да адчынення і рэалізацыі школ.

Гал. Упр. Сацыяльнага Выхавання пастанавіла адчыніць в пачатку 1926-27 навучальнага году шэраг устаноў, а імяна:

У Віцебску—беларускі цэнтральны дашчэ сад (на 80 дашчэй); у Магілёве другі інстытут сацыяльнага перавыхавання; у вёсцы Азярышча Сяляпанка, Менскай акругі—4-хгадовую

школу і цэнтральную школу сялянскай моладзі ў Менскай акрузе.

Апроч таго, Дзгорская сямёголка (Менскай акр.) мае быць рэарганізавана ў даследча-раіённую, Клімавіцкая (Калін. акр.) і Палынавіцкая (Магіл. акр.) школы—у даследчы 4-хгадовыя.

У Інстытуце Беларускай Культуры.

Запрашэнне Іабелкульту на ўсеагульны зьезд фізыолагаў.

24-29-га мая г. г. у Ленінградзе адбудецца ўсеагульны зьезд фізыолагаў, на які атрымаў запрашэнне і Іабелкульт.

Аб удзеле ў Праскай выстаўцы кнігі.

8-10-га сакавіка ў Права (Чэхаславакія) адбудецца выстаўка чэскае, рускае, украінскае і беларускае кнігі. Іабелкульт атрымаў запрашэнне прыняць удзел у гэтай выстаўцы.

Выходзячы в таго, што ІБК трудна прадставіць на выстаўцы ўсю прадучыню беларускае кнігі, ён перадаў гэтае запрашэнне Беларускаму Дзяржаўнаму Выдавецтву.

Аб росшуках у паўднёвай Магілёўшчыне.

Запраўды член Украінскага археалагічнага камітэту Міхаіла Руднікі зьвярнуўся да Іабелкульту в прапанову ўзяць права чарговую экспедыцыю паўднёвую б. Магілёўшчыну в тым росшукам, якія ён веў папярэднія гады ў Наваград-Северскім павеце Чарнігаўшчыны.

Выходзячы са свайх досьледаў ранья-неолітычнай культуры гэтай часткі Чарнігаўшчыны, Руднікі спадзяецца, што ўвабярэжа рэчак Сожу, Бяседы і Іпуці, а таксама валоціцы Чарыка ва павінны даць багатыя знаходкі, аналягічныя Смячандскай неолітычнай цывілізацыі.

У Беларускам Дзярж. Муззі.

Ганчарныя вырабы.

На гэтых днях у БДМ наступіла вялікая калекцыя ганчарных вырабаў, якія набыты ў м. Лядах, Аршавскай акругі.

Этнаграфічны аддзел.

У апошнія часы ў БДМ распачата распіроўка этнаграфічнага аддзелу, каб выявіць характэрныя асаблівасці кожнага раёну. Будуць выстаўлены асобныя віды ганчарнай вытворчасці Барысаўскага, Калінскага і Ляднянскага раёнаў.

Мастацкі аддзел.

Мастацкі аддзел БДМ вывешвае новыя мастацкія карціны, якія яшчэ да апошняга часу ня былі вывешаны.

Пад выяўленчае мастацтва адводзіцца асобны пакой. Таксама ў асобным пакоі вывешаны лепшыя гравюры ў рамках—ангельскай, французскай і нямецкай школы.

Экспанаты археалага Сэрбава.

Вядомы археалаг Сэрбаў перадаў гісторыка-археалагічнаму аддзелу БДМ вельмі цікавыя археалагічныя помнікі, якія знойдены пры раскопках у Нова-Быхаўскім раёне.

Акрамя гэтага, ім перададзены археалагічныя матэрыялы, які знойдзены на берагох р. Сожа (Гомельскай акругі).

Археалагічныя помнікі Смяленшчыны.

Археалаг Ляўданскі, які прапуе ў Смяленскім ўніверсытэце, перадаў БДМ цікавыя археалагічныя матэрыялы, якія ім знойдзены (ў Каўчачаскім гарадзішчы Смяленскай губ.).

Старажытнае пахаваньне.

У апошнія часы ўсе археалагічныя матэрыялы апрацоўваюцца сыстэматызуюцца і выстаўляюцца ў археалагічным аддзеле музэю.

Яны выяўляюць спосабы пахавання нашых продкаў: крывічоў, дрыгвічоў і радзімічаў.

Яўрэйская тканіна.

У апошнія часы яўрэйскі аддзел БДМ прыступіў да выбарвання працэнтаў саматканай вытворчасці яўрэйскіх жанчын, а імяна: шытых абрусаў, рушнікоў, суботніх пакрывалаў (для прыкрыцця «хал»), пакрывалаў для мацы і г. д.

Збор яўрэйскіх старажытных карцін.

Яўрэйскі аддзел БДМ асабліва ўвагу аддаў выбарванню «мірахаў» (шытых карцін), якія выяўляюць ровныя сцены в даўнешага яўрэйскага жыцця)—партрэты ровных грамадскіх дзеячоў яўрэйскай старажытнасьці і інш.

Яўрэйскае земляробства.

Яўрэйскі аддзел БДМ распачаў збор экспанатаў, якія выяўляюць жыццё яўрэйскіх земляробаў і казёністаў.

Зьбіраюцца фатаграфічныя зьнімкі і з-рысоўкі: тыповых яўрэйскіх земляробаў, будынкаў і інш. момантаў працы; акрамя гэтага, вядзецца збор «піш-касаў» (лет-пісьня кнігі яўрэйскага земляробнага насельніцтва) і шмат інш.

У МЕНСКУ.

РАБОЧАЯ КААПЭРАЦЫЯ БССР.

Звароты.

Па вестках Беларускай, звароты рабочай кааперацыі, у параўнанні в 1924 годам, у 10 акругах за мінулы год узраслі: па закупках—на 38 пр., па продажы—на 72 проц. Сетка крам вырасла на 82 проц. (в 142 да 258).

Крэдытаванне рабочых.

Крэдытаванне рабочым за мінулы год выдана на суму 2.295.000 руб. У гэту суму ўваходзіць: доўгатэрміновага крэдыту (ад 3 да 4 месяцаў)—65 проц. дробнакратнага (ад 2 да 4 тыдняў)—35 проц.; на аднаго пайшчыка прыпадае 45-46 руб.

Каапераванне

Агульны лік каапераваных рабочых павялічыўся на 43 проц. (в 37.000 да 54.000 ч.).

У гэты лік уваходзіць: членаў праф. саюзаў—43.000, вайсковых—6.000.

Грашовое становішча

Грашовое становішча 13 цэракопаў таксама значна палепшылася.

У 1924 годзе закончылі свае апрацы 5 цэракопаў в убытках, а ў 1925 г. выліўся прыбытак у суме 326.679 руб. (па ўсіх цэракопах).

Вечар у клубе К. Маркса.

21 лютага 1926 г.

Надзвычайна цікавы вечар быў прысьвечаны выяўлена творчасці П. І. Чайкоўскага. Перад перапоўненай салея прагучэлі вядомыя гоніяльнае трыо, ліст Таццяны в «Евгева Онегіна», сьпена паміж Качубеям і Орлікам в «Мавені» і шэраг рамансаў.

Музыка Чайкоўскага боць адно в тых выявіч і дасягненьяў буржуазнае культуры, якое мы, па словах Лёніна, павінны прывосіць і захаваць, утвараючы новую культуру. І сапраўды, яна і дагэтуль вабіць да сябе слухачоў в ровных клясах і груп грамадзяства.

Нажал, канцэрт быў ня роўны ў выяўленні паасобных твораў Чайкоўскага. У тры надта выравава была ровьвіда паміж партыяю раялю і партыямі смячковых інструментаў. Цяжкая і гоніяльная партыя раялю паністка Племан была выказана досыць свабодна, карэктна і в сэнсам. Скрыпач-жа і віолячэлісты аднесліся да

МОПР.

ЦК МОПР'у БССР пастанавіў прывесці ў працягу сакавіка і красавіка акруговыя канфэрэнцыі.

Раней канфэрэнцыі павінны адбыцца пераныбары бюро ячэек.

Да таго-ж часу будзе закончан пералік членаў МОПР'у.

Будаўнічы плян акулярнай фабрыкі.

Прамыслова-плянавая камісія ВСНГ зацвердзіла будаўнічы плян акулярнай фабрыкі, згодна якога ва дабудову і рамонт фабрыкі будзе адпущана 10.000 руб.

Курсы пажарнікаў.

22 лютага Галоўная Управа Праф. асветы разглядала справу аб адчыненні курсоў пажарнікаў. Згода на адчыненне дадзена; тэрмін навучання будзе гадовы.

5-хгадовы юбілей таварыства паліткатаржан.

Беларускае аддзяленне ўсеагульнага таварыства паліткатаржан 12 сакавіка мае наладзіць вечар, прысьвечаны 5-хгадовому юбілею існавання таварыства.

свайх заданьяў таксама «досыць»... але ўжо «хаўтурна». Ансамбль у трыо ў некаторых мясцох надта цярыеў.

Але ватое спявачка Несьцяранка і спявак Сяляк свае парты ў опарных адрывках правялі в непараўненым хараством. Яны вахалілі слухачоў як поўным шчырага драматызму выяўленнем, так і прыгожымі галасамі. Гэта—праўдзівы мастакі, якія добра разумеюць і выяўляюць намеры кампазітара, назоўкі гэта магчыма арабіць у канцэртным выкананні. Асабліва Сяляк увесь час імквуўся ня толькі пець, але і іграць, і праваічны сурдут надта яму перашкаджаў.

Нішто сабе пляў Рубінштэйна, увогле, бязумоўна, небагі спявак. Але лепш было-б, каб ён пляў перад Несьцяранкай і Сялякам, а не пасяля іх. Шваністка Іхвіна, якая акампаанавала спяваком, была ўпаўне, як кажуць «ня месцы».

Ю. Дрэй ін.

ЗДАРЭННІ.

3 магазыну гр-на Н. Мыскага—па Са вешчэй вул. у д. № 92, праз палом 2 х зам коў пакарэзна пакалал, цукеркі, какао і інш.—на суму 100 руб.

У гр-на Зыкава, праз вул. Энгельса № 52, у магазыне ЦРК з кішэні украдзена 3-6 руб. 50 к. казённых грошай

22 лютага па вул. Энгельса злоўлеп злоўлеп рэчышчэвіст Станкевіч, які некалькі разоў прах-дзіў за крамы праз Крымскі Роз. Пры Станкевічу знойдзена 25 штук ровных рэвал'вероў, якія ён украў у доме Чырвонай арміі

АПАВЯШЧЭНЬНЕ.

— У чацьвер, 25-лі, а 7 гадзіне вечара адбудзецца пленум сельска-гаспадарчай екацыі Іабелкульту

Парадак дню:

- 1) справаздача лясной падсекцыі (дак. Белюнас);
2) справаздача падсекцыі хатніх вырабаў (дак. Траімаў;
3) справаздача редакц. камісіі (дак. Грабоўскі);
4) вынясенне рэзалюцыі па дакладу тав. Смоліча.

Просьба не павыніцца.

ТЭАТР—КІНО

Table with theater and cinema listings including venues like 'Бел. Дзярж ТЭАТР', 'Кіно „Красная Звезда“', and 'Кіно „Пролетарий“' with their respective programs and showtimes.

Advertisement for 'Дзяржаўная Тэхнічная Кантора Белпайгандлю' (State Technical Bureau of Belpaidl) featuring technical courses and a '20-га ЛЮТАГА г. г.' (February 20th) event.

